

## **Аб пераносе тэрміну пераходу на выкарыстанне міжнароднай структуры нумара рахунку і банкаўскага ідэнтыфікацыйнага кода ў Рэспубліцы Беларусь**

Пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 2 лютага 2016 г. № 49 прынята рашэнне аб пераносе тэрміну пераходу банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый і адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" (далей – банкі) на выкарыстанне міжнародных нумара рахунку (IBAN) і банкаўскага ідэнтыфікацыйнага кода (BIC) пры ажыццяўленні разлікаў у безнаяўнай форме з 1 студзеня 2017 г. на 4 ліпеня 2017 г.

Рашэнне аб пераносе тэрмінаў пераходу на IBAN і BIC прынята ў сувязі з першачарговай неабходнасцю выканання Нацыянальным банкам, банкамі і міністэрствамі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 04.11.2015 № 450 "Аб правядзенні дэнамінацыі афіцыйнай грашовай адзінкі Рэспублікі Беларусь" і Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11.11.2015 № 7 "Аб прыцягненні грашовых сродкаў ва ўклады (дэпазіты)".

Як паведамлялася раней, рашэнне аб пераходзе беларускіх банкаў на выкарыстанне IBAN і BIC пры ажыццяўленні безнаяўных разлікаў было прынята ў рамках рэалізацыі Плана мерапрыемстваў па ўкараненні метадалогіі стандарту ISO 20022 у плацежную сістэму Рэспублікі Беларусь на 2014–2017 гады.

Прымяненне ў плацежнай сістэме Рэспублікі Беларусь метадалогіі міжнароднага стандарту ISO 20022 "Фінансавыя паслугі. Універсальная схема паведамленняў фінансавай індустрыі" дазволіць павысіць узровень скразной бесперапыннай апрацоўкі інфармацыі на ўсіх этапах жыццёвага цыкла фінансавых паведамленняў, што цяпер з'яўляецца стратэгічным напрамкам развіцця аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм сусветных удзельнікаў фінансавага рынку.

З 4 ліпеня 2017 г. у разліках будуць выкарыстоўвацца нумары рахункаў і банкаўскія ідэнтыфікацыйныя коды, структура якіх распрацавана згодна з міжнародным стандартам 13616:2007 "Фінансавыя паслугі. Міжнародны нумар банкаўскага рахунку (IBAN)", ISO 7064:2003 "Інфармацыйныя тэхналогіі. Метад абароны сістэмы кантрольных знакаў" (далей – нумар рахунку IBAN) і ISO 9362 "Банкаўская дзейнасць. Паведамленні, якія перадаюцца па каналах сувязі. Бізнес - ідэнтыфікацыйныя коды (BIC)" (далей – BIC). Пры гэтым нумар рахунку IBAN і BIC будуць выкарыстоўвацца як пры правядзенні разлікаў унутры краіны, так і для міжнародных разлікаў, што спрыяльна адаб'еца на сумяшчальнасці розных інфармацыйных банкаўскіх сістэм і дазволіць скараціць выдаткі на іх суправаджэнне і развіццё. Вызначэнне структуры нумара рахунку і банкаўскага ідэнтыфікацыйнага кода згодна з міжнародным стандартам дазволіць адназначна ідэнтыфікаваць удзельніка разлікаў, паскорыць працэс апрацоўкі плацяжоў, дазволіць выканаць прынцып скразной бесперапыннай апрацоўкі, скараціць аперацыйныя рызыкі і знізіць выдаткі пры апрацоўцы плацяжоў.

Нумар рахунку IBAN мае фіксаваную даўжыню ў дваццаць восем разрадаў, яго структура вызначана з улікам пазіцыі банкаў. Гэтая структура дазваляе банку захаваць у нумары рахунку IBAN трынаццацізначны нумар рахунку, які ўжываецца цяпер, і ў рамках дадатковых разрадаў увесці іншыя літарна-лічбавыя прыкметы ідэнтыфікацыі кліента, здзелкі, банкаўскага прадукту.

Структура банкаўскага ідэнтыфікацыйнага кода будзе складацца з васьмі (для прамых удзельнікаў сістэмы BISS) або адзінаццаці (для ўскосных удзельнікаў сістэмы BISS) літарна-лічбавых разрадаў, пры гэтым умоўны нумар удзельніка разлікаў, які змяшчаецца ў структуры дзеючага банкаўскага ідэнтыфікацыйнага кода, будзе захаваны ў Даведніку банкаўскіх ідэнтыфікацыйных кодаў Рэспублікі Беларусь.